

Інтэрактыўны менеджмент Расэла Акоффа

П.М. Савасцёнак, кандыдат філасофскіх навук

Асаблівы ўклад у развіццё тэорыі менеджмента зрабіў вядомы амерыканскі навуковец Расэл Акофф. Ён нарадзіўся ў 1919 годзе ў г. Філадэльфія (ЗША). Пасля атрымання ступені бакалаўра архітэктуры ён працаваў асістэнтам выкладчыка філасофіі ў Пенсільванскім універсітэце. У гады Другой сусветнай вайны быў прызваны ў амерыканскую армію. Потым (1947 г.) абараніў доктарскую дысертацыю па філасофіі і працягнуў свою бліскучую навуковую кар'еру ў Пенсільванскім універсітэце. Кала яго навуковых інтарэсаў было даволі вялікім і цікавым: сістэматэхніка, навуковыя метады кіравання, сацыяльная статыстыка, аналіз аперацый ды інш. З сярэдзіны 80-х гадоў XX стагоддзя вырашыў цалкам прысвяціць сябе інтэрактыўнаму менеджменту, для чаго заснаваў Інстытут інтэрактыўнага менеджменту. Гэта была самафинансуемая навуковая ўстанова, якая атрымлівала сродкі за кошт прадастаўлення кансультацыйных, даведковых і навучаючых паслуг, што گрунтаваліся на выкарыстанні распрацаўных Р. Акоффам метадаў інтэрактыўнага планавання і аналізу цыркулярных арганізацый.

За свою бліскучую навуковую дзеянасць Р. Акофф атрымаў шэраг ганаровых званняў і ўзнагарод. Быў ён абранны замежным членам і Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук, атрымаў прэмію Амерыканскага таварыства навучання і развіцця. Будучы практикам па сутнасці, Р. Акофф рэалізаваў распрацаўныя ім метады больш чым у 300 прыватных і дзяржаўных арганізацыях, у тым ліку ў Міністэрстве юстыцыі ЗША, Падатковым упраўленні ЗША, Фондзе нацыянальных навуковых даследаванняў, у амерыканскай арміі і ваенна-узброеных сілах.

Вынікі навуковых пошукаў Р. Акоффа былі выкладзены ў многіх яго працах. Але асаблівай увагі заслугоўваюць такія, як "Уводзіны ў даследаванні аперацый" (1957 г.), "Кіраўніцтва менеджэра па даследаванні аперацый" (1963), "Асновы даследавання аперацый" (1968), "Крытыка будучага карпаратыўнага" (1981), "Карпаратыўная дэмакратыя" (1994) ды інш. Напачатку Р. Акофф займаецца апісаннем прынцыпаў даследавання аперацый, даказвае перавагу выкары-

стання змешанай каманды даследчыкаў праблем упраўлення. На думку Р. Акоффа, часцей за ўсё прыходзіцца мець справу з двума тыпамі паводзін: механістычным і так званым машынападобным. У гэтым выпадку аперацыі, якія выконваюць людзі, у большасці аказываюцца аператыўнымі ці тактычнымі, а не стратэгічнымі і нарматыўнымі. Прычым метады іх аналізу вызначаюцца перш за ўсё характарам выконваемых задач. Але карпаратыўныя праблемы, як правіла, змяняюцца на працягу часу. У выніку шэрагу прычын можа рэзка падыміцца попыт на тэя ці іншыя тавары і паслугі, прыметна стымулювацца іх вытворчасць. Такая сітуацыя якраз і абвастрае "попыт" на адпаведныя методыкі вырашэння аператыўных і тактычных праблем, на стварэнне ў спажыўцу новых патрэбнасцей. Менавіта таких методык менеджэрам і не хапае, што прыметна зніжае эфектыўнасць іх дзеянасці, не дае магчымасці своечасова задавальняць сістэму новых патрэбнасцей спажыўцу. А галоўнае, паміж менеджэрамі і спажыўцамі адсутнічае ўзаемадзеянне, інтэракцыя. З'яўляючыся ў вобласці даследавання аперацый сацыяльных дзеянняў у большасці тэарэтыкамі, менеджеры ігнаруюць практичныя вопыты, аказываюцца адваранымі ад патрэбнасцей рэальнага свету.

Улічваючы гэтыя абставіны, Р. Акофф настойвае на неабходнасці фарміравання ў менеджэраў рыначнай арыентацыі, на вывучэнне мэтанакіраваных карпаратыўных сістэм, на так званае інтэрактыўнае планаванне. Менавіта такім чынам, лічыў вучоны, можна выканаць задачу "пальпашэння будучыні". Для гэтага менеджэр павінен у першую чаргу імкніцца да ўдасканалення ўласнага вобразу думак, а ўжо потым мыслення іншых людзей. І сапраўды, перш чым заняцца змяненнем навакольнага сацыяльнага асяроддзя, трэба змяніць самога сябе.

У чым Р. Акофф бачыў мэту інтэрактыўнага планавання? На яго думку, яна заключаецца ў тым, каб дапамагчы членам арганізацыі распрацаўваць асновы іх уласнай будучыні і знайсці шляхі яе ажыццяўлення. Гэты метад прадугледжваў пастаноўку пытання аб тым, што можа быць зроблена намі

для стварэння жаданай будучыні ўжо зараз, а не праста высвяtleнне таго, якім акажацца наша будучыня ў незалежнасці ад нашых дзеянняў. Такі падыход да справы адлюстроўвае цвёрдае перакананне Р. Акоффа ў правільнасці максімі: "планаваць ці быць плануемым".

Інтэрактыўнае планаванне, што прапаноўвае Р. Акофф, грунтуецца на ідэі аб tym, што асноўныя перашкоды на шляху правядзення змянення "хаваюцца" не ў агульным кантэксце праблемы, а ў свядомасці членаў арганізацыі. Але гэтыя прапановы часта аказваюцца не больш чым гіпотэзамі. Прауда, і ў гэтым выпадку апошнія не трэба адкідваць толькі таму, што паставленую задачу аказваецца выкананць практична немагчыма. Ix таксама належыць крытычна разглядаць, бо на шляху да ідэалізаванага праекту трэба ўлічаць ўсё, падыходзіць да справы творча і неардынарна. Удзельнікі працэсу інтэрактыўнага планавання павінны прытрымлівацца думкі, што асноўныя перашкоды да змянення ўжлі разбураны "учора вечарам" і разглядаць ідэальную будучыню, якую можна выбраць сёння. У працэсе скарачэння разрыву паміж ідэальнай і рэальнай будучынямі, у якім яны аказаліся, не ажыццяўляючы ніякіх змяненняў, члены арганізацыі знаходзяць, што перашкоды як бы "раствараюцца" (знікаюць з іх свядомасці).

Па сутнасці інтэрактыўнае планаванне Р. Акоффа прадстаўляе сабою метадалогію, якая садзейнічае ўкараненню папярэдне сформуляваных ідэй у рэальны свет. Планаваны метад уключае пяць этапаў:

- фармулёўка "блытаніны";
- планаванне метадаў;
- планаванне выкарыстоўваемых сродкаў;
- планаванне рэсурсаў;
- распрацоўка спосабаў укаранення і контролю.

Асаблівае значэнне інтэрактыўнага планавання для тэорыі менеджменту вызначаецца першымі трывма этапамі.

Які сэнс укладвае Р. Акофф у паняцце "блытаніна"? Гэта комплексная сістэма ўзаемадзейнічаючых праблем, якая прымяняецца з мэтай яе фіксацыі, і, такім чынам, ацэнка той будучыны, ў якой арганізацыя ўжо аказалася, не прыкладваючы для гэтага ніякіх спецыяльных намаганняў. Дадзены працэс прадугледжвае сінтэз трох тыпаў даследаванняў:

- сістэмнага аналізу;

- аналізу перашкод;
- падрыхтоўкі праектаў, што патрабуюць разгляду.

Праз планаванне мэтаў вызначаюцца контуры ідэальнаага дызайну. Апошні заахвочвае ўдзельнікаў працэсу да распрацоўкі такой арганізацыйнай структуры, якую яны маглі б мець сёння, калі б маглі выбраць любы пажаданы варыянт яе развіцця. Пры гэтым трэба выкананць наступныя ўмовы:

- дызайн павінен быць тэхналагічна ажыццяўмым, а не запазычаным з вобласці навуковай фантастыкі;
- дызайн павінен быць падмацаваным, гэта значыць дэманстраваць адпаведныя якасці арганізацыі.

Само планаванне мэтаў уключае наступныя этапы:

- вызначэнне місіі арганізацыі;
- спецыфікацыя пажаданых якасцей праекта;
- стварэнне ідэальнаага дызайну.

На думку Р. Акоффа, праз гэтыя этапы трэба праходзіць двойчы – з улікам і без уліку зневінення ў абодвух варыянтах паказвае на неабходнасць вырашэння дадатковай задачы па ідэнтыфікацыі змяненняў, якія адбыліся ў зневіненіі асяроддзі.

Пасля планавання мэтаў праводзіцца планаванне сродкаў, парайоннанне разглядаемага сцэнаряя і ідэальнаага дызайну, распрацоўваюцца стратэгіі скарачэння разрыва паміж імі. Зразумела, што гэты працэс патрабуе вялікіх творчых намаганняў, таму што акрамя планавання рэсурсаў трэба яшчэ правесці распрацоўку сродкаў рэалізацыі і кантролю.

Як адзначае Р. Акофф, выкарыстанне інтэрактыўнага планавання абыцае многа выгад. У прыватнасці, удзел у ім нараджае матывацию і прыналежнасць, дапамагае паўнай раскрыццю творчы патэнцыялу. Інтэрактыўнае планаванне спрыяе дасягненню кансенсуса сярод удзельнікаў працэсу, садзейнічае павышэнню верагоднасці таго, што працэс рэалізацыі праекта будзе адносна павольным.

Распрацоўваючы ідэі інтэрактыўнага менеджменту, Р. Акофф уводзіць паняцце цыркулярнай арганізацыі, якая фактычна з'яўляецца разнавіднасцю дэмакратычнай іерархіі. Іншымі словамі, яна прадстаўляе сабой такую форму арганізацыі, якая імкнецца заахвочваць больш актыўны ўклад супрацоўнікаў у сумеснае вызначэнне магчы-

масцей іх уключэння ў работу арганізацыі. Такая структура адкрывае для членаў арганізацыі новыя магчымасці выкарыстання разам з іншымі метадамі інтэрактыўнага пла-навання.

Для структуры цыркулярнай арганізацыі характэрна:

- адсутнасць найвышэйшай улады;
- магчымасць кожнага члена арганізацыі непасрэдна праз сваіх прадстаўнікоў удзель-нічаць у прыняцці прама ці ўскосна тых ра-шэнняў, што іх тычацца;
- магчымасць членаў арганізацыі індыві-дуальна або калектывна ажыццяўляць ра-шэнні, якія не закранаюць нікога, акрамя іх саміх.

Асноўнай структурнай асаблівасцю цыр-кулярнай арганізацыі з'яўляецца наяўнасць органа кіравання, які прадстаўляе сабой групу людзей, складзеную з членаў яе ла-кальнай вобласці.

Кожны надзелены ўладавымі паўнамоцт-вамі супрацоўнік абавязкова з'яўляецца чле-нам органа кіравання. Кожны орган кіраван-ня за выключэннем двух, што знаходзяцца на самым верхнім і самым ніжнім узроўнях іерархii, мае мінімальну колькасць членаў: кіраўнік дадзенага органа, яго прамы начальнік і яго непасрэдны падначалены. Колькасць кожнага органа кіравання ў вы-падку неабходнасці можа павялічвацца як за кошт членаў арганізацыі, так і за кошт зневінных удзельнікаў да таго часу, пакуль гэта садзейнічае павышэнню прадстаўніцтва асноўных зацікаўленых груп. Колькасць прад-стаўнікоў не павінна перавышаць колькасць падначаленых, за кошт гэтага забяспечваецца большасць апошніх.

Органы кіравання на самым ніжнім уз-роўні іерархічнай арганізацыі павінны ўклю-чаць у сябе ўсіх падначаленых. Калі іх колькасць аказваецца занадта вялікай для

аднаго органа кіравання, яны павінны пад-раздзяляцца на некалькі паўднёваномных ра-бочых груп. Кожная з такіх груп выбірае лідэра, які падтрымлівае адносіны з менед-жэрамі ніжняга ўзроўню. Гэты лідэр таксама мае свой орган кіравання, у які ўваходзіць ён сам, менеджэр самага ніжняга ўзроўню і ўсе члены групы.

Такім чынам, кожны орган кіравання насяе адказнасць:

- за планаванне дзейнасці падраздзя-лення;
- ажыццяўленне кіраўніцтва падраздзя-леннем;
- каардынацыю планаў і дзеянняў струк-турных адзінак бліжэйшага больш нізкага ўзроўню;
- інтэграцыю планаў у палітыкі падраз-дзяленняў больш высокага і больш нізкага ўзроўняў;
- паліпшэнне ўмоў працы падначаленых;
- павышэнне і ацэнку эфектыўнасці дзей-насці кіраўніка органа кіравання.

На думку Р. Акоффа, цыркулярная арганізацыя дазваляе пераадолець некаторыя праблемы традыцыйнай іерархii, у прыват-насці вебераўскай бюракратыі. Яна павышае магчымасці ўдзелу супрацоўнікаў у дзейнасці арганізацыі, нарушае строгую вертыкальнасць падчинення і такім чынам павялічвае ад-казнасць ўсёй арганізацыі за кошт размер-кавання адказнасці толькі ў граніцах перса-нальных кампетэнций. Цыркулярная арганіза-цыя садзейнічае павышэнню ступені гнут-касці, хаця вельмі многае ў ёй, як і ра-ней, залежыць ад прыроды правіл, якія рэ-гулююць яе дзейнасць, і ад таго, наколькі ўсеабдымнымі яны з'яўляюцца. Перавага цыркулярнай арганізацыі заключаецца ў том, што яна дапаўняе традыцыйную іерархічную структуру сучасных арганізацый.